




**Нацыянальная акадэмія навук Беларусі
Інстытут гісторыі НАН Беларусі
Жыткавіцкі раённы выканаўчы камітэт
Тураўскі гарадскі выканаўчы камітэт
Прыпяцкі нацыянальны парк
Грамадскае аб'яднанне «Тураўскае
навукова-асветніцкае таварыства»**

ПРАГРАМА

**рэспубліканскай навукова-практычнай
канферэнцыі**

**«Тураўшчына:
гісторыя і сучаснасць»,
прысвечанай 65-годдзю вызвалення
г. Турава ад нямецка-фашысцкіх
захопнікаў**



Тураў, 25 ліпеня 2009 г.

Арганізацыйны камітэт канферэнцыі:

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч – старшыня аргкамітэта, акадэмік-сакратар аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, дырэктар Інстытута гісторыі, доктар гістарычных навук, прафесар;

Какора Мікалай Міхайлавіч – намеснік старшыні аргкамітэта, старшыня Жыткавіцкага раённага выканаўчага камітэта;

Міцюрчыч Ігар Леанідавіч – старшыня Тураўскага гарадскога выканаўчага камітэта;

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – намеснік дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі па навуковай працы, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Рагалевіч Валерый Маркавіч – намеснік старшыні Жыткавіцкага раённага выканаўчага камітэта;

Лысенка Пётр Фёдаравіч – галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;

Глеб Марына Уладзіміраўна – загадчык Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

Дубіцкая Наталля Мікалаеўна – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

25 ліпеня 2009 г.

Адкрыццё канферэнцыі

**Месца правядзення: г. Тураў,
Канферэнц-зала Тураўскага гарадскога
савета, пачатак: 16.00**

1. Выступленне старшыні Жыткавіцкага
раённага выканаўчага камітэта

Мікалая Міхайлавіча Какоры

*«Жыткавіцкі раён: сучаснасць і
перспектывы»*

2. Выступленне старшыні Савета дэпутатаў
Гомельскай вобласці

Валерыя Сцяпанавіча Сяліцкага

3. Выступленне акадэміка-сакратара
аддзялення гуманітарных навук і
мастацтваў НАН Беларусі, дырэктара
Інстытута гісторыі, доктара гістарычных
навук, прафесара

Аляксандра Аляксандравіча Кавалені

Даклады
(да 15 хвілін)

1. **Лысенка Пётр Фёдаравіч**,
галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута
гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных
навук, прафесар. Тэма даклада: *«Туров –
древняя колыбель белорусской
государственности»;*

2. **Літвін Аляксей Міхайлавіч**,
загадчык аддзела ваеннай гісторыі і
міждзяржаўных адносін Інстытута гісторыі
НАН Беларусі, доктар гістарычных навук,
прафесар, **Ціманава Аляксандра**
Уладзіміраўна, аспірант, аддзела ваеннай
гісторыі і міждзяржаўных адносін,
Бязлепкін Яраслаў Пятровіч, малодшы
навуковы супрацоўнік аддзела ваеннай
гісторыі і міждзяржаўных адносін. Тэма
даклада: *«Туров и Туровщина в годы
Великой Отечественной войны»;*

3. **Бастун Рыгор Аляксандравіч**,
старшыня таварыства ветэранаў. Тэма
даклада: *«Ветераны Туровщины в годы
Великой Отечественной войны»;*

4. **Блоцкі Аляксандр Яўстахавіч**,
удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Тэма
даклада: *«Воспоминания ветеранов»;*

5. **Міцюрыч Ігар Леанідавіч**,
старшыня Тураўскага гарадскога
выканаўчага камітэта. Тэма даклада: *«Туров
в настоящем и будущем»;*

6. **Углянец Анатолій Уладзіміравіч**,
намеснік дырэктара Прыпяцкага
нацыянальнага парка па навуковай рабоце.
Тэма даклада: *«Природа Туровщины»;*

7. **Саскевіч Мікалай Аляксеевіч**,
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута
фізікі НАН Беларусі, кандыдат фізіка-
матэматычных навук, адказны сакратар

праўлення Тураўскага навукова-асветніцкага таварыства імя Кірылы Тураўскага. Тэма даклада: *«Дзейнасць Тураўскага навукова-асветніцкага таварыства імя Кірылы Тураўскага ў 1999 – 2009 гг.»*

18.00 – канцэрт мастацкай самадзейнасці народных калектываў Тураўшчыны

Ад'езд удзельнікаў канферэнцыі



Канферэнцыя праводзіцца ў рамках
выканання Дзяржаўнай комплекснай
праграмы навуковых даследаванняў
на 2006 – 2010 гг.

«Гісторыя беларускай нацыі,
дзяржаўнасці і культуры»
(навуковы кіраўнік праграмы –
доктар гістарычных навук, прафесар
А. А. Каваленя)